

БЕЛАРУСКІ  
ДЗЯРЖАЎНЫ ЁНІВЕРСІТЭТ

БЕЛОРУССКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

5 мая 2014 г. № 4/1 - РС

г. Мінск

г. Минск

Пасяджэння Савета БДУ

“Аб стане і развіцці эканамічнай і бізнес адукацыі  
ў Беларускам дзяржаўным ўніверсітэце”

Вучоны савет пастанаўляе:

1. Лічыць прыярытэтнымі напрамкамі ў развіцці эканамічнай і бізнес адукацыі:

- паглыбленне практычнай накіраванасці падрыхтоўкі спецыялістаў, уключаючы інавацыйныя формы арганізацыі практык;

- укараненне інавацыйных адукацыйных тэхналогій, уключаючы новыя формы самастойнай работы студэнтаў шляхам стварэння вучэбна-метадычных матэрыялаў у электроннай бібліятэцы БДУ;

- пашырэнне прафарыентацыйнай падрыхтоўкі шляхам адкрыцця школ маладога эканаміста, прадпрымальніка, банкіра;

- пашырэнне тэматыкі навукова-даследчай працы, павелічэнне колькасці дзярждамоўных тэм НДП;

- павышэнне эфектыўнасці працы аспірантуры і дактарантуры.

2. Дэканам эканамічнага, гуманітарнага факультэтаў, факультэта міжнародных адносін, ІБМТ і ДІКСТ, загадчыкам кафедраў актывізаваць працу па падрыхтоўцы вучэбнай і вучэбна-метадычнай літаратуры, у тым ліку ў электронным выглядзе для забеспячэння дыстанцыйнага доступу да яе студэнтаў-завочнікаў.

*Тэрмін выканання – да 01.12.2014*

3. Дэканам эканамічнага, гуманітарнага факультэтаў, факультэта міжнародных адносін, дырэктарам ІБМТ і ДІКСТ, загадчыкам кафедраў распрацаваць план мерапрыемстваў па пашырэнні тэматыкі і практычнай накіраванасці навукова-даследчай працы, актывізацыі супрацоўніцтва з універсітэтамі-партнёрамі і навуковымі цэнтрамі за мяжой, павелічэнні колькасці навуковых праектаў, якія фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту і іншых крыніц, у тым ліку міжнародных грантаў, ажыццяўленні сумеснай навуковай-даследчай дзейнасці з бізнес-супольнасцю шляхам прыцягнення выкладчыкаў і студэнтаў да выканання канкрэтных праектаў на прадпрыемстве.

*Тэрмін выканання – да 1.01.2015*

4. З мэтай дасягнення большай эфектыўнасці праходжання практыкі актывізаваць індывідуальныя заданні студэнтаў, увязаўшы іх з актуальнымі праблемамі развіцця эканомікі для наступнага практычнага ўкаранення вынікаў; выкарыстоўваць у працэсе праходжання практыкі актыўныя адукацыйныя тэхналогіі, такія як трэнінгі прафесійна-значных уменняў, распрацоўка праектаў і аналіз канкрэтных сітуацый; індывідуальнае кансультаванне; удасканалваць якасць

вучэбна-метадычнага забеспячэння працэсу праходжання практыкі ў кантэксце ўзмацнення іх практычнай накіраванасці.

*Тэрмін выканання – да 1.01.2015*

5. Дэканам эканамічнага, гуманітарнага факультэтаў, факультэта міжнародных адносін, ІБМТ і ДІКСТ пашырыць практыку заключэння доўгатэрміновых дагавораў на праходжанне вытворчай практыкі студэнтаў на прадпрыемствах, прыцягваць вядучых спецыялістаў прадпрыемстваў для чытання лекцый, кіраўніцтва дыпломнымі працамі і магістарскімі дысертацыямі па тэмах, прывязаных да рэальных патрэб бізнесу.

*Тэрмін выканання – да 1.01.2015.*

6. Дэканам факультэтаў, дырэктарам ІБМТ і ДІКСТ адкрыць філіялы кафедраў на прадпрыемствах з мэтай практычнай падрыхтоўкі студэнтаў, зыходзячы з наяўнасці аднаго філіяла на кожную кафедру, якая выпускае студэнтаў.

*Тэрмін выканання – да 31.12. 2014.*

7. Дэкану эканамічнага факультэта падрыхтаваць камплект дакументаў па адкрыцці новых спецыяльнасцей магістратуры з паглыбленай падрыхтоўкай спецыялістаў: “Інфармацыйны менеджмент”, “Міжнародны электронны бізнес”, “Эканоміка прадпрыемальніцтва”, а таксама па адкрыцці падрыхтоўкі ў аспірантуры па спецыяльнасці “Фінансы, грашовае абарачэнне і крэдыт”.

*Тэрмін выканання – да 1.10.2014.*

8. Дэканам факультэтаў, загадчыкам кафедраў забяспечыць павышэнне кваліфікацыі прафесарска-выкладчыцкага складу, у тым ліку перападрыхтоўку па эканамічных спецыяльнасцях асоб, якія не маюць базавай эканамічнай адукацыі, але забяспечваюць адукацыйны працэс па эканамічных прадметах.

*Тэрмін выканання – да 1.01.2015 і далей настаянна.*

9. Дырэктарам ІБМТ, ІБА, ІТІК, дэкану ФПКіПК распачаць стварэнне карпаратыўных адукацыйных праграм дадатковай адукацыі дарослых па сучасных напрамках арганізацыі і вядзення бізнесу, а таксама адкрыццё новых спецыяльнасцей па запыхах прадпрыемстваў.

*Тэрмін выканання – да 1.01.2015.*

10. Дэканам эканамічнага факультэта і факультэта міжнародных адносін, Галоўнаму ўпраўленню навукі выйсці з ініцыятывай у ВАК аб стварэнні саветаў па абароне дысертацый па спецыяльнасцях “Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі” і “Сусветная эканоміка”.

*Тэрмін выканання – да 1.01.2015.*

11. Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы выйсці з ініцыятывай у Міністэрства адукацыі аб стварэнні ВМА па бізнес-адукацыі.

*Тэрмін выканання – да 1.09.2014.*

12. Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы сумесна з ўпраўленнем прававой работы звярнуцца ў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны з прапановай аб унясенні ў кваліфікацыйныя патрабаванні для кіраўнікоў арганізацый на ўзроўні акадэмічнай ступені магістра ў галіне эканомікі і кіравання.

*Тэрмін выканання – да 1.09.2014*

13. Дэканам факультэта ў правесці арганізацыйную работу па фарміраванні патокаў для правядзення заняткаў па факультатыўным курсе “Асновы прадпрыемства”.

*Тэрмін выканання – да 20.05.2014*

Старшыня Савета БДУ  
Вучоны сакратар Савета БДУ

С.У. Абламейка  
С.М. Ходзін